

# Пытанне зусім не простае ...

Якім было імя Скарыны? — гэта адно са складаных пытанняў снарыназнаўства, і яго нельга звесці толькі да лінгвістычных пошукаў у адносінах да імя Францыск. Вядома, што Скарына нарадзіўся ў праваслаўным Полацку, што продкі яго мелі праваслаўныя імёны. З гэтага вынікае, што і ў яго першапачаткова было іншае імя, бо праваслаўнага імя Францыск няма.

Пытанне аб праваслаўным імені не фармальнае, бо ў імені чалавека, асабліва мінульых стагоддзяў, яго нацыянальныя, культурныя нарапі. Беларускі вучоны быў цесна звязаны з традыцыямі роднага народа, які шмат стагоддзяў трymаўся праваслаўем і змагаўся за яго захаванне ва ўмовах прыцненні з боку рымска-каталіцкай царквы. Выданні Скарыны задуманы і надрукаваны менавіта ў адпаведнасці з вострымі патрэбамі часу дзеля духоўнага і маральнага ўмацавання «людзі простага паспалітага» праваслаўнай Беларусі.

На праваслаўныя харантар і арыентацыю выданняў Скары-

ны звярнулі ўвагу ў XIX ст. В. Віктараў, вядомы даследчык П. Уладзіміраў, пазней акадэмік Я. Карскі. Гэта пацвярдждае і зроблены намі тэксталагічны аналіз прадмоў Скарыны («Весці АН БССР». Серыя грамадскіх наўк, 1985, № 3), і сам склад выдадзеных ім кніг: у скарынінскіх прадмовах да Бібліі выкарыстаны творы ўсходніх патрыстыкі, даводзяцца хрысціянская доктрина, без пазнейшых каталіцкіх дапаўненнія, «Малая падарожная кніжка» ўяўляе сабою зборнік адпаведных богослужэбных тэкстаў, у ёй зменшчаны праваслаўны «Сімвал веры», ёсць малітва «за праваслаўных хрысціян» без абавязковага для католікаў і уніятаў упамінання імя папы рымскага, дадзены «Месяцаслоў» з імёнамі праваслаўных святых. Змест ле сведчыць аб добрым веданні самой традыцыі складання праваслаўных царкоўных кніг (па сутнасці гэта традыцыі Псалтыр з наследаваннем). У перакладзе Бібліі адчуваецца глыбокае веданне і

выкарыстанне славянскіх спісаў ад часоў Мяфодзія і Кірылы.

Сувязь Скарыны са славянскай кніжнай традыцыяй — менавіта ў ягоным паходжанні з Полацкам, які быў апорай праваслаўя на Заходзе і ў гэтым сэнсе меў нават прывілеі ў Вялікім княстве Літоўскім. Тут знаходзіліся і славутыя бібліятэкі Полацкага праваслаўнага Сафійскага сабора і Прадзечансага манастыра. Каталіцкая місія бернардзінцаў толькі з'явілася ў Полацку і вяла сябе тэрарыстично: ад пераходзячых у каталіцтва праваслаўных яшчэ не патрабавалася перахрышчвацца, захоўвалася права на праваслаўнае прычашчэнне і абрэды. Гэта адпавядала патребам тых нямногіх палачан, што ў мэтах кантактаў з Заходам прымалі каталіцтва. Таму верагодней здаецца версія польскага даследчыка Кантака, што сям'я полацкага купца Скарыны прыняла каталіцтва. Гісторыя захавала праваслаўныя імены бацькі і брата першадрунера — Лука і Іван. Якое імя на-

бы ён сам у праваслаўным хрышчэнні ў маленстве, дакладна невядома. Сваё другое імя — Францыск — падлетак мог атрымаць ад бернардзінцаў, што і дапамагло яму набыць веды ў латыні і вучыцца пазней у заходніх каталіцкіх універсітэтах.

Але адкуль з'явілася ў творах мастакай літаратуры, у навуковых працах, у кінафільме і нават на помніку ў Полацку імя Георгій? П. Уладзіміраў у сваёй вядомай манаграфіі 1888 года піша: «Скарына па акту XVI ст. называецца другім іменем Георгій». Звесткі ўзяты да следчыкам са зборніка М. Крупівіча «Собрание государственных и частных актов Виленской археологической комиссии» (1868, ч. 1), дзе змешчаны граматы караля Жыгімента (Сігізмунда I). У адносінах да Скарыны ў адным месцы напісаны «Georgij Franciscij Scorina» — Георгій Францыск Скарына. Гэта дало падставу лічыць першым іменем вучонага Георгій. У 1925 г. польскі гісторык Г. Лаумянскі выказаў думку, што перапісчык граматы зрабіў памылку, напісаўши замест «egregium» (выдатны, вельмі шаноўны) «Georgij», бо нідзе болей гэта імя не сустранаеца. Такі «кольнікансны» падход быў прыніяты далёна не ўсімі даследчыкамі і шмат гадоў пісалі два імені. Гэта было замацавана ў 1967 г. пастановай бюро аддзялення

грамадскіх навук АН БССР — пісаць пры поўным найменні Францыск (Георгій) Скарына, пры скроочаным — Францыск. Апошняя дзесяць гадоў вучоныя ў сваіх працах пішуць адно імя — Францыск. Аргумент — «няхай будзе так, як у кнігах Скарыны»...

Версію аб імені Георгій у 1978 г. зноў прaverыў М. М. Уляхін (рукапіс у архіве МДА). Ён звярнуў увагу на тое, што прыметнік «egregium» стаіць у грамаце не адразу перад іменем «Franciscum», а разам з другім прыметнікам «famatum» (слáўны) — «egregium et famatum Franciscum Scoringa» і напісаны, як і «famatum», з малой літары, у той час, як у другой грамаце «Georgij» стаіць адразу перад «Franciscij» і напісаны з вялікай літары, як і другім імёны (прывычным адназначна) — «Georgij», а не «georgii», як чамусьці піша Казбярук. Аўтар лічыць, што былі два імені Георгій і Францыск, і яны змешчаны ў грамаце ў сувязі з яе асаблівай важнасцю, бо яна рабіла Скарыну падуладным толькі каралю і незалежным ад других улад і сцвярджала ягоныя права як для Полацка, дзе яго ведалі з маленства як Георгія і дзе была маёбасць яго родных, так і для Вялікага княства Літоўскага і замежных краін — як доктара Францыска Скарыны. Сваю версію аб імені Геор-

гія ён падмацоўвае вядомай гіпотэзай М. Шчакаціхіна: Скарына нарадзіўся ў дзень сонечнага зацьмення і таму на яго асабістым знаку («гербе») выява спалучанага сонца і месяца. Ён з'яўрыў дату зацьмення 6(21) сакавіка 1486 г. з права- слáўным календаром («святца- мі») і знайшоў, што ў гэты дзень адзначаецца памяць святога Георгія Амасцрыцкага, а значыцца, Скарыне маглі даць менавіта імя Георгій, бо права- слáўны ў тыя часы давалі імёны па «святцах», па дню, у які нарадзілася дзіця або яго хрысцілі.

Імя Георгій застаецца ў на- вуцы як гіпотэза, якая даку- ментальна ў друну не адкінута. Можа, было і іншае імя. Па- трэбен пошук, таму, мусіць, А. Мальдзіс на пытанненне: «якім жа ўсё ж такі было першае праваслаўнае імя Скарыны?» адказаў у час Скарынінскіх чытанняў: «Гэта мы будзем ве- даць, калі знайдзем метрычныя запісы».

За апошні час пачала чамусьці распаўсюджвацца думка, што імя Францишак больш беларускае, чым Георгій. Спасылаюцца на імя Багушэвіча, які жыў у XIX ст., калі ў Беларусі было ўжо шмат кнотолікаў і адпаведных імёнаў, што не мае ніякага дачынення да жыхароў По- лацка часоў Скарыны. Паэт Ге-

надзь Бураўкін нават так гаво- рыць ад імя першадрукара ў паэме «Ленін думае пра Бела- русь»: «Ты мне, мой горад, да- руй, што ціхае імя Францишак я памяняў на нянаскае, гучнае імя Георгій» (I). Між тым вядо- ма, што па сваім паходжанні абодва імёны не славянскія, не беларускія. Георгій — імя хры- сціянская пакутніка IV ст. Ге- оргія Пераможцы, якое атры- мала на славянскай глебе свой варыант «Юрый». Імя каталіц- кага святога XII ст. Францыска Асізскага з'яўлялася на Беларусі значна пазней. Назваць імя Георгій — Юрый (Юрась, Юрачка) «нянаскім» няма ніякай падста- вы.

Паўстае пытанне, чаму Ска- рына ў сваіх выданнях так пад- крэслівае шляхам настойлівага паўтору імя Францыск і год- насць «доктар»? Тут, мусіць, варта падумаць над версіяй Уля- хіна, што першадрукар робіць гэта ў мэтах абароны сваіх кніг і выдавецкай справы ва ўмо- вах вострай канфесійнай ба- рацьбы: ён свядома падкрэслі- вавае сваю незалежнасць ад пра- васлаўнай царквы — я вучоны, самастойны выдаўца! Да таго ж Скарына ведаў лёс іракаўскага першадрунара Ш. Фіёля, які вы- даў у 1491 г. славянскія кнігі для праваслаўных і трапіў у рукі інквізіцыі. Версія верагод- ная, бо і сам Скарына не закон-

чыў сваю справу і мусіў змі- граваць з Вільні ў Прагу.

Гіпотэзы розныя, але наша мэта — напомніць аб існаванні ў Скарыны першага імені, каб у захапленні лінгвістычнымі по- шукамі наконт напісання Фран- цыск і Францишак не адбылося часам снажэння біографіі пер- шадрукара.

Што датычыцца націску ў слове Скарына, то яго змена адбылася ў 1977 г. на прысве- чаных Скарыне «Фёдарапскіх чытаннях» у Маскве. Вядомы знаўца старажытнай гравюры і кнігі рускі акадэмік А. Сідароў у сваім апошнім выступленні палымяна ўшанаваў памяць Францыска Скарыны, падкрэсліў яго єўрапейскае значэнне і папрасіў дакладчыка з Бела- русі гаварыць не «па-хатніму» Скарына, а Скарына ў адпаведнасці з лацінскім гучнаменем про- звішча. Тады і згадзіліся на гэты лацінізаваны варыант. Ду- маеца, варта і далей ужываць адзін, а не падвойны націск, як гэта пропануе Казбярук. А вось што трэба змяніць, дык гэта надпіс на помніку Фран- цыску Скарыне ў Полацку: трэба даць яго на беларускай мо- ве, на той мове, якую так лю- біў, шанаваў і лічыў роднай наш слáўны першадрунар, гу- маніст і патрыёт.

В. ДЫШЫНЕВІЧ,  
бібліограф.